

ДА ДВАЦАЦІГОДДЗЯ ЛІПЕНЬСКІХ ПАДЗЕЙ

ГУЧЫЦЬ НАША ДРУКАВАНАЕ СЛОВА

Дваццаць год таму назад на вуліцах Петраграда разгарэліся ліпеньскія падзеі, якія з'явіліся важным этапам на шляху паўднёвай Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Як вядома, у часе гэтых падзей рэвалюцыйны рух быў уважаны нашай партыяй. Дзякуючы генаўнаму кіраўніцтву рухам праўдворы большавіцкай партыі Леніна і Сталіна — у ліпеньскія дні буржуазія не ўдалася разграміць рэвалюцыйны рух, не ўдалася раздзіць сілы насяваючай пралетарскай рэвалюцыі. Барыбары надыходзілі на Кастрычніцкія агні і ў тым ліку добрую загартоўку, багвае хрышчэнне.

Напак сіл контррэвалюцыі на гэты раз быў асабліва ярскі. Аб'яднаны фронт контррэвалюцыі — ад буржуйскіх капіталістаў і іх суч партскіх генералаў да партыйна-хробай буржуазіі — асераў і меншавікоў — вёў у дні 3—5 ліпеня свае ярскія атакі на пралетарскія арганізацыі і рэвалюцыйныя часткі Пінерскага гарнізона не толькі ў вулічных сутычках. Контррэвалюцыя прававала загнаць большавіцкую партыю ў палонне, супроць зашай партыі і яе вялікага правадара Леніна была ўзнята злікая траўла. Пад выгалам суда контррэвалюцыя хацела зрабіць расправу над Леніным. Але партыя вытрымала гэтыя гусенныя спробы контррэвалюцыі. Ленін найшоў у палонне. Вядома, што Рыкаў, Каменев, Троцкі — гэтыя мабрэны здраднікі нароку — патрабавалі тады яўкі Леніна на суд. Супроць гэтага рэзка запрэчыў таварыш Сталін. Ён заявіў: «Няма гарантыі, што іаіца не расправяцца». Такі іменна і быў намер контррэвалюцыі.

З асабліва ярка і ярска контррэвалюцыя абуралася на большавіцкую «Правду» і друкарню большавікоў, якая знаходзілася на Кавалергардскай, 40. «Правда» тады была закрыта, яе друкарня разгромлена, набор расшыпан, руканісы знішчаны.

Прыбуўшы ў ліпені 1917 г. на ўлі асаб партыі ў якасці дэлегата, я атрымаў ад ЦК ад таварыша Сталіна, заданне пачаць работу па аднаўленню разгромленай контррэвалюцыяй у ліпеньскія дні друкарні «Правды» і па арганізацыі выпуску газеты.

Прадуваючы па партыйнай лініі за Нарвскі астравак, я агтуль і пачаў рэкрутаваць першую аднаўленчую калону: знай-

шоў некалькіх наборчыкаў-ручнікоў, некалькіх разборчыкаў, аднаго аднаўліцця і аднаго друкара. Набраўшы 8—10 чалавек, я разам з імі прабраўся на Кавалергардскую ў дом № 40.

У наборнай мы засталі доўгі хаас: раскрытыя касы, на падлозе і на сталах — разважаныя, пераблытаныя і расшыпаныя гранкі набору; разадраныя на кавалачкі руканісы валяліся ўсюды; клаватура нашых наборных машын была скавержана. Валяліся часткі зломаных машын. Грамылі нічога не паказвалі.

Перш-на-перш мы рашылі прыбраць памішканне. Працавалі да поўдня. Наста поўдня ўзяліся за разборку і ўборку кас. Скопчылі работу толькі вечарам. З вялікай апагсай уключылі свет. Алсценні нашы былі недарэжны. Памішканне друкарні з'яўлялася часткай агульнага памішкання, у ніжніх наверхах якога змяшчаліся пемныя прыгонны гаспадарствы і зорнасоценнаў. Уся сядзіба з фасаднага боку была акружана карнілаўскай ацяпай.

Параўшыся, мы рашылі электрычнае святло ўключыць толькі ў наборнай.

Ранішай наступнага дня мы прыняліся за больш дэталёвы агляд машынага абсталявання. Карпіна разборчуня ў друкарскім паку была яшчэ больш сумнай. Дзве ратацыйныя машыны, па таму часу і па нашых сродках найбольш борага каштучыя, былі напалову разборчуня. Наста агляду машын мы прыступілі да работы па аднаўленню разборчуня. Праз некалькі дзён мы выпусцілі свой большавіцкі орган пад назвай «Пролетарыі». Пад гэтай назвай ён выходзіў каля двух тыдняў, пакуль не быў закрыты.

Класавыя ворагі закрышчэлі газету «Пролетарыі» не магі прымушыць замаўчыць друкаванае слова рабочага класа і яго гераічнай партыі Леніна — Сталіна. Пназ дзень пасля закрышчэ «Пролетарыі» ужо выходзіў «Рабочий». Пасля-ж закрышчэ «Рабочего» да самай Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі выходзіў «Рабочий путь». Недама ў алым з артыкулаў, якія былі напісаны пасля закрышчэ «Рабочего», І. В. Сталін, як галоўны рэдактар большавіцкага праўдворскага органа, прапанаваў увесці аб зап, які, наколькі я памятаю, пачынаўся так:

А ўсё-ж такі рукаецца! Гучыць наша друкаванае слова.

Б. ШУМЯЦКІ.

ПАМЯТНЫ ДЗЕНЬ

У ліпеньскія дні 1917 года сталіца жыла напружаным жыццём. Масы з кожным днём былі больш распаналы палітыку Часовага ўрада. Яны былі, што гэта тая-ж імперыялістычная палітыка, якую праваўці царскі ўрад.

Незадоволена ў масах расла. У памятны дзень 3 ліпеня я прапанаваў у в. Волкава, Галізу у званяві рашыць і ўбачыць, што рабочы завод Нобеля (зараз «Красны нефтяны») і іншыя, якія знаходзіліся ў Волкавай вёсцы, пайдуць са стаяма да Таўрыцкага палаца. Я не казана залучыцца да іх.

Я Таўрыцкага палаца мы ўліліся ў калону дэманстрантаў. У калонах ужо былі рабочыя Пуцілаўскага заводу і іншыя прапрашчавыя. Сюды-ж прышоў і Ораніенбаўскі полк, які знаходзіўся на старане большавікоў.

З трыбуны выступіў меншавік. Ён пра-

панаваў патрымаваць Часовы ўрад. Але рабочыя ад яго адварнуліся. Рабочыя адказалі яму лозунгам большавікоў: «Далоў міністраў-капіталістаў!». «Уся ўлада саветам!». «Далоў ваіну!».

Пназ дэманстранцы ўсё расла і расла. Гучалі мы вельмі павольна, бо вуліца была запружана народам. Раптам пачуліся ружэйныя залпы. Скура ў калонах стала вядома, што Часовы ўрад расстрэльвае дэманстрантаў на Садовой, Вестка гэта хутка напвердзілася.

Расстрэл мірнай дэманстранцы канчаткова сарваў маску з твару Часовага ўрада. Больш яўкі быць не магло. Пролетарыяты пач кіраўніцтвам левіцкай партыі стай прытанавіца да рупагача штурму — на зваржаны буржуазіі і яе стаяльнікаў, да перамогі вялікага Кастрычніцкага.

А. РУПАНАУ,
стары рабочы левіцкага заводу «Большавік».



Ліпеньскія дні ў Петраградзе. Купальнічкі заклікаюць рабочых Пуцілаўскага заводу падтрымаць выступленне супроць Часовага ўрада. З афорта П. Шыліноўскага.

З архіўных дакументаў

У РОТНЫ КАМІТЭТ ГАЛОУНАГА АРТЫЛЕРЫЙСКАГА СУХАПУТНАГА ПАЛІГОНА

200 чалавек павінны быць наагатовы на першым патрабаванню Выканаўчага Камітэта Савета Рабочых і Сялянскіх Делутатаў прыбыць для аховы Таўрыцкага палаца.

Патрабаванне будзе падпісана Чхеідзе, Дав. Гол. Лібер пі Скалаў — члены Выканаўчага камітэта.

Член Выканаўчага Камітэта СКАЛАЎ.
За сакратара А. ДРАЗДОВА.
(Красны архів) № 5).
Ліпеня 4.

Камфлот—Гельсінгфорс

Часовы ўрад у згодзе з Выканаўчым Камітэтам загадава неадкладна прыслалі «Лобедителі», «Забійку», «Грох» і «Орфей» ў Петраград, дзе ім увайшлі ў Неву і іці поўным ходам. Пасылку іх трымаль у сакроне. Калі які-небудзь з гэтых мінасоцаў не можа хутка выйсці, не атрымаваць астаціх. Пачальны лі-

Дударэву ад камфлота

Падана — чамвертага ліпеня 1917 г. у Гельсінгфорсе на нумар восем тысяч дзевяноста чатыры і восем тысяч дзевяноста пяць — загады выка-

З ПІСЕМ У РЕДАКЦЫЮ „ПРАВДЫ“ У ЛІПЕНІ 1917 года

Мы, салдаты 175 пяхотнага запаснага палка, абмеркаваўшы на агульным сходзе ў салдацкім клубе надрукаваны ў нумары 142 «Маленькай газеты» заклік да арышту тав. Леніна, сабраўшыся ў колькасці 436 чалавек, заявілі, што:

- 1) «Маленькую газету» лічым газетай правакатарскай, а тав. Леніна часным барабарствам за ітарэсны нароку.
- 2) Арышту тав. Леніна не дапусім.
- 3) Патрабуем ад Сов. Р. і С. Д. прыняцця мер да абуджання правакатарскіх выхадцаў «Маленькай газеты» і ёй палюб-...
- 4) «Маленькую газету» ратаем багва-таваць і заклікаем таварышоў паславаць панаму прыкладу.
- 5) Прапануем палкавому камітэту абавязаць продаж яе ў межах размяшчэння палка.

№ 4082 КАМФЛОТ.

ПУЦІЛАЎЦЫ У ЛІПЕНЬСКІЯ ДНІ

Днём 3 ліпеня шматтысячная маса рабочых-пуцілаўцаў сабралася на заводскім двары і патрабавала неадкладных актывных дзеянняў у барацьбе з контррэвалюцыйным Часовым урадам.

Пуцілаўскі заўком гаручы талды мне, як члену заўкома, усяляк стрымліваць рабочых, пераканав іх выкачаць распаражэнняў Петраградскага камітэта РСДРП(б). Мы былі лані нумары тэлефонаў і даручана званіць у Петраградскі камітэт партыі, дабавочна яе распаражэнняў. Раз піль, званіў я, але яязменна атрымаў адказ: «Не выступайце, чакайце нашых указанняў».

У маю адсутнасць на заводскім двары неадкладнае выступленне усё нарастала. На збудаваную ў двары трыбуна пачаліся два салдаты і прапанаваў прагавасаваць прытанне аб неадкладным выступленні. Падыўся лес рук, і прытанне аб выступленні было вырашана.

Усёй масай пуцілаўцы рушыліся да Нарвскіх вараў у напрамку на Таўрыцкага палаца. Пуцілаўскія большавікі ўлі ў свае рукі кіраўніцтва дэманстранцыі Некалыч членаў заўкома, у ліку якіх быў і я, памятаючы 1905 год і атапаісныя матчыныя правакатары, схалі на машыны наператве калона, асперажаны дэманстранцы. Мы прававалі безапаснась шляху. Па дарозе ў нашы калону ўліліся рабочыя іншых заводу. Дэманстранцы

расла. Імлі мы спакойна, арганізавана, поўныя рашучасці і гневу супроць Часовага ўрада. Я Пажаскага корпусу ў нашы машыны было зроблена некалькі выстрадаў. Мы зышлі з машыны і кінуліся за будынка, адкуль раздаліся выстралы. Тут мы захавалі некалькі афіцэраў і разборчуні іх.

Калона наша пачынала да Таўрыцкага палаца погна вечарам. У палац пайшла дэлегацыя ад рабочых.

Мабрэры меншавік Чхеідзе адказаў дэлегацыі: «Зараз дзе галзіны почы і абмяркоўваць ваша патрабаванне мы не можам. Заўтра мы зноў абмеркаем і ваша прытанне вырашым».

Мы пайшлі і перадалі гэты адказ рабочым. Зноў адрнуўся міганг. Усе абураліся з новаду зрацішчай тактыкі меншавікоў і асераў. Разшыліся рабочыя толькі к рашэнні.

У ліпеньскія дні 1917 года пуцілаўскія рабочыя імлі ў авангардзе пінверскага пралетарыята. Мы агувалі багваць нашай рэвалюцыі — амаганна за ўладу Саветаў. Рабочыя масы перылі большавіцкай партыі і імлі за ёй да перамогі Вялікай пралетарскай рэвалюцыі.

А. К. КУЗЬМІН.
Стары рабочы-пуцілавец.

З РЭДАКЦЫІ, ПРЫНЯТАЙ АДНАГАЛОС'ЧА НА АГУЛЬНІМ СХОДЗЕ СЛУЖАЧЫХ 32 ТЫЛОВАГА ЭВАКУАЦЫЙНАГА ПУНКТА 26 ЧЭРВЕНА 1917 г.

Мы, салдаты — служачыя 32 тыловага эвакуацыйнага пункта, на сходзе 26 чэрвеня, заслухалі дэкларашч нашых прадстаўнікоў у мескім Совеце рабочых і салдацкіх дэпутатаў аб бегучым моманце, знаходзім:

1. Контррэвалюцыйныя сілы, у ітарэсах якіх спінчыць рэвалюцыю і павярнуць назад кола гісторыі, пачынаюць упіскацца ў салдацкае аспрэчце і ўзімаць свой голас супроць сацыял-дэмакратыў большавікоў.

2. Мы знаходзім, што толькі саветы салдацкіх, рабочых і сялянскіх дэпутатаў з'яўляюцца іспіннымі прадстаўніцамі ўсяго прабоўнага народу і выражальнікамі нашых думак, а таму мы павінны згуртавацца пэсна спільна вакол Саветаў для далейшага развіцця расійскай рэвалюцыі і

патрабавалі, каб уся ўлада перайшла ў рукі саветам салдацкіх, рабочых і сялянскіх дэпутатаў.

3. Мы вітаем менскі Совет рабочых салдацкіх дэпутатаў і яго рэвалюцыйную лінію палоніць, аб'явам Савету поўную падтрымку і пратэстуем супроць усякіх спроб пахараваць аўтаноміі Савета і яго рэвалюцыйнай прававоры.

На прытанно-ж аб уварных батальёнах батальёнах смерці, ваенным саюзе і т. з. сход прызнае, што:

1. Гэты батальёны з'яўляюцца справай рух контррэвалюцыйнай буржуазіі могуць быць павярнуць супроць рэвалюцыі і мас народу, таму заклікаем таварышоў не даварыць арганізатарам іх і зрацівацца выключна вакол сваіх рабочых салдацкіх і салдацкіх камітэтаў і саветаў

ЗВОДКА АБ НАСТРОЯХ ВОЙСК І ПАДЗЕЙ, ЯКІЯ АДБЫЛІСЯ У ЧАСЦЯХ АРМІІ ЗАХОДНЯГА ФРОНТА АД 7 ПА 15 ЛІПЕНЯ

2-я армія, гранадэрскі корпус (1, 2 і 6 гранадэрскіх палк. дывізіі).

Настрой усяіх часцей, уваходзячых у корпус, хістанчыіся: усюды багва энергічна прапаганда большавікоў; адносіны да наступлення, апрача ўварных батальёнаў, якіх у корпусе 3, амаючыя. Без уважэнасці ў сувязях, без багва асаблявання праціўніка і выражальнікамі нашых думак, а таму мы павінны згуртавацца пэсна спільна вакол Саветаў для далейшага развіцця расійскай рэвалюцыі і абароны.

9-ты армейскі корпус.

(5, 42, 163 пях. і 15 Сіб. дывізіі).

Настрой войск корпуса лічынца нажым; па данасенных начальнікаў дывізіі, у асаблівасці пачальніка 168 пяхотнага

дывізіі, адносіны да службы неахайныя работы па ўзмацненню пазіцыі амаля і прававоры, багва работа на пазіцыі з'яўляюцца толькі да пасіўнай абароны жапанна наступнаў пнама, у салдат не ўсе толькі мір, даярны да афіцэраў пнама адносіны да батальёнаў смерці яўна адмоўныя, дысцыпліна ў часцах асугненых Прыбываючы панаўлены, заражоны большавіцкай агітацыяй, яшчэ больш па ніжаюць і без таго ўваўны дух часце корпуса.

Генерал-кварцёрмайстар штаба Галоўнакамандуючага арміяй Заходняга фронту

Генерал-маёр АРЛОЎ.

В. п. начальніка асобага аддзела левыя падпалюкнін БОЙКАЎ.

ЛІПЕНЬСКІЯ ДНІ 1917 года

В. СЛУЦКАЯ

Ліпеньскія падзеі 1917 года былі абумоўлены ўсім ходам развіцця рэвалюцыі. Незадоволена мас імперыялістычнай палітыкай Часовага ўрада з кожным днём узрастала. Народныя масы, якія сікнулі самазваржэўе, змагаліся «... у імя свабоды, міру, хлеба галодным, язілі салдамам» (В. Ленін). Але ні адна з гэтых задач, паставленых перад рэвалюцыяй, не была яшчэ вырашана.

Разруха, голад, расстройтва транспарту ўсё больш павялічваліся. Ваіна прадаўжалася, забіраючы ўсё новыя і новыя тысячы жыццяў. Дарававізна ўзрастала, пачынаўшыся рубля ўлага на 55—60 проц. Капіталісты закрывалі фабрыкі і заводы, расно бестрапоўе. Бестрапоўем і галадам буржуазія прававала азамаль волю рабочых да барацьбы. У маі было закрыта 108 заводуў, у чэрвені—125, у ліпені—206. «Кастрычная рука голаду» пачына была, па думцы будынга капіталіста Рабушынскага, аздуніць рэвалюцыю.

Рэвалюцыйныя рабочыя ў адказ на наступленне буржуазіі ўзмацілі стачачную барацьбу. Над кіраўніцтвам большавікоў яны ўвазілі явачным параклам 8-газініны рабочы дзень, у ходзе стачак на раззе прапрашчавы ўстапаўлівалі рабочыя кантроль.

У вёску большавікамі пасылаліся дэлегацыі ад фабрык і заводуў, якія скарэстывалі сялянскія вёскы, зямельныя камітэты і іншыя сялянскія арганізацыі для расту магнацы поглядзі большавікоў на аграрнае прытанне, для барацьбы за рэвалюцыйнае вырашэнне прытанна аб зямлі. К ліпеню ўжо ў 43 губернях разгарнуліся сялянскія выступленні.

Барацьба рабочых і сялян супроць капіталістаў і памішчыкаў, несумешна, узмацняла рэвалюцыйны настрой сарад салдат на фронце. Салдаты дзсяткамі тысяч дэзертыравалі з фронту, батальёны і праціўніцтва, не слухаліся загадаў афіцэраў.

Чэрвеньскае наступленне на фронце, пачатае ў мітах «запаруленна» арміі, скончылася паражэннем.

Пасля чэрвеньскага паражэння на фронце Часовы ўрад, прапанавае асера Са-

вінкава і генерала Карпілава, увёў кару смерці на фронце, ваенна-палавыя суды.

Часовы ўрад рашыў, скарэстываў стаяраўшыяся становішча на фронце, распаражэння з рэвалюцыйнымі петраградскімі палкамі. Ён, напэвакор дагаров салдат з выканком Петраградскага Савета ад 27 лютага, рашыў вывесці рэвалюцыяна пастроеныя часты з сталіцы на фронт. Такім чынам, сталіца павінна была астацца без верхніх, адданых рэвалюцыі войск. Паакі, лаведзшыся пра намеры ўрада, хваляваліся.

Большавікі, заўсёды пэсна звязаныя з масамі, добра ведалі аб настроях рабочых і салдат, ведалі, колькі рэвалюцыйнай энергіі нахалілася ў мас. Але партыя лічыла ў гэты перыяд узброенае паўстанне ліччэ дачасным. Ленін і Сталін лічылі, што непарытковае, стаяцінае выступленне да таго, як рэвалюцыйны рух ахапіў усю краіну, можа быць па-року толькі ворагу, можа прывесці пралетарыят да цяжкага паражэння.

«Ішчэ 22 чэрвеня адбылася сумешная нарада членаў Цэнтральнага камітэта, Пецярбургскага камітэта і ваеннай арганізацыі большавікоў, дзе было пахрэслена, што зараз не выгадна прымаць бой».

Газеты «Правда» і «Салдацкая праўда» ў гэты дні заклікалі рабочых і салдат да вытрыманасці і арганізаванасці супроць правакатарскіх выхадцаў. Але ўтрымаць масы ад выступлення супроць Часовага ўрада было немагчыма. «Настрой мас выліўся пераз край» (В. Ленін).

Знешнім штуршком да разгарнуўшыся 3 і 5 ліпеня падзей паслужыў выхад з урада калетаў (2 ліпеня). Калеты, выхадзячы з урада, хацелі развазаць сабе рукі для контррэвалюцыйнага перавароту. Яны разлічалі, што меншавікі і асера, багвачы нагвабленна рэвалюцыі, вымуша-

ны будуць пайсці на ўсякія ўступкі.

Большавікі на мітыгах, сходах і ў жручы выкрыты манейры калетаў, расказаўшы аб іх рабочым і салдатам. Масы былі ахвотны абмеркаваць 3 ліпеня ў першым кулямётным палку было вынесена рашэнне выступіць са зброй супроць Часовага ўрада. Выбраўшы дэлегатаў, кулямётчыкі разаслалі іх у іншыя палкі, заводы і Кранштат. Усюды кулямётчыкі знаходзілі гарачы волюк і пахрыманне. Даўно спешыла незадоволенасць Часовым ўрадам даспінгала сваёй мажы.

У гэты трынаццаць дні была сцяклена Петраградская канферэнцыя большавікоў, якая ў абстаноўцы паяваення і актывізацыі мас павінна была наменьць канкрэтыя палітычныя задачы. 3 ліпеня рашылі на канферэнцыю прышлі дэлегацыі першага кулямётнага палка і, заявіўшы, што яны ў піль галізу вечара выступілі, пракалі падтрыманне большавікоў. Канферэнцыя, лічынца выступленне дачасным, адказала амаўленнем. У гэты-ж дзень таварыш Сталін заявіў на пасяджэнні, што большавікі па ўказанай прычыне рашылі не выступіць.

Вечарам да палаца Кірэніскай, дзе змяшчаліся ЦК большавіцкай партыі і асабнае Петраградскае партыйнае канферэнцыя, прышлі два палкі з лозунгам: «Уся ўлада Саветам!». Нашай паліцыя рабоча дэманстранцыя з тымі-ж лозунгамі. У 10 гадзі вечара Цэнтральны Камітэт партыі (у пасяджэнні прымаў ўдзел прадстаўнікі ваенных арганізацый і заводуў), улічваючы настрой мас, прыняў новае рашэнне: заклікаць рабочых і салдат, пачаўшых ужо выступленне, да мірнай, арганізаванай дэманстранцыі.

Рашэнне ўстрымацца ад дачаснага выступлення днём было паслана ў «Правду» для агулікавання. Погна вечарам на ўказанне ЦК гэта рашэнне трэба было змяніць новым заклікам да мірнай дэманстранцыі. Але гэтага арабіць не ўдалося, і «Правда» 4 ліпеня вышла з белай паласой.

Почуў з 3 на 4 ліпеня Цэнтральны Камітэт нашай партыі выпусціў да рабочых і салдат Петраграда адова: «Пасля таго, як контррэвалюцыйная буржуазія, — га-

варылася ў адовае, — яўна выступіла супроць рэвалюцыі, няхай Усерасійскі Совет Рабочых, Сялянскіх і Сялянскіх Делутатаў волюе ўсё ўладу ў свае рукі».

Такая воля рэвалюцыйнага насяльніцтва Петраграда, якое мае права даясці гэту волю шляхам мірнай і арганізаванай дэманстранцыі да веліма асяцяючага зараз Выканаўчага Камітэта Усерасійскага Савета Рабочых, Сялянскіх і Сялянскіх Делутатаў».

Калі выступленне мас пачалося, большавіцкая партыя стала на часе масовага стаяцігнага руху. «У пажыкі хвіліны ліпеніскіх дзён, калі ворагі нароку стаялі ў рэвалюцыю, партыя большавікоў была азіналая, якая не пакінула рабочых кварталы».

Ленін у пачатку выступлення рабочых і салдат быў у Фінляндзіі. Прыехаўшы ў Петраград 4 ліпеня ранішай, ён ухваліў рашэнне ЦК партыі. Ворагі нароку Каменев і Томскі ўжо тады праявілі бамерэвалюцыйнае, выказаўшыся супроць падтрымання большавікамі пачаўшага выступлення мас.

Таварыш Сталін у сваім выступленні на Петраградскай партыйнай канферэнцыі пахрэсліў, што партыя пралетарыята абавязана была ўзмацніць узятыя вышэйшымі, якія нахвалі іх і надаць выступленню мірны, арганізаваны характар.

«Выступленне разгарэлася, — гаварыў Сталін палей у сваім прамаве на канферэнцыі Петраградскай арганізацыі большавіцкай партыі, — ці можа партыя права ўмяць рукі ў выступленні пралетарыята і салдат і пайсці ў стаяну? Мы ўлічалі магчымае нічэ больш сур'езных рэзультатаў выступлення, чым яны ёсць у наўдасці. Умяць рукі мы не мелі права; як партыя пралетарыята, мы павінны былі ўзмацнаць яго выступленне і пахалць яму мірны і арганізаваны характар, не заклікаць мотай узброенага захопу ўлады».

(Пётрыя Грамадзянскай ваіны ў СССР. Т. 1. Стр. 165).

4 ліпеня па ўзброенай дэманстранцыі, якая ўначалася большавікамі, прыняло ўдзел 500.000 рабочых і салдат. Яны вышлалі правакатары ў першых рыхах

*) II і III Петраградскія агульагарадскія канферэнцыі большавікоў. 3 адовак, напісанай таварышам Сталіным. Стар. 105, ГИЗ. 1927.

дэманструючых былі пастаўлены чырвова-гвардзейскія атрады. З Кранштата прыбылі войскі Рабочых, Сялянскіх і Сялянскіх Делут

МАКСІМАЛЬНА ВЫКАРЫСТАЦЬ ТРАКТАРНЫ ПАРК НА УБОРЦЫ УРАДЖАЮ

УЗМАЦНІЦЬ ПІЛЬНАСЦЬ

ВЫСТУПЛЕННЕ гав. УСЦІНАВАМ Марфы (Чавуская МТС)

У пачатку 1937 года я была на парадзе жаночых трактарыстаў у Менску. Прыхаўшы в народы, у мяне зародзілася думка арганізаваць жаночую трактарную брыгаду.

Да выеху ў поле першая жаночая трактарная брыгада была створана. У брыгаду увайшлі ўсе малодыя дзяўчаты з курсу.

Выехалі ў поле і з вялікім энтузіязмам узяліся за работу.

Многія калгаснікі, а таксама нават старшыні праўленняў сумняваліся, што мы будзем добра працаваць. Класавыя ворагі і іх агенты распускаялі розную хлусню, імкнуліся падарваць работу нашай брыгады.

Наша ўчастак знаходзіцца ў Прудкоўскім сельсавеце. Два трактары працавалі ў калгасе «Чырвоны Баявік». У гэтым калгасе яшчэ адуваюць ворагі, якія не выкарыстоўваюць і не апрацоўваюць. Ворагі паказвалі ў картэ трактара «ХТЗ» № 54 пасок. У часе стаянкі яны вылівалі з бочкаў гаручае, раскардалі дэфіцытныя запчасткі часты.

Усё гэта было таму, што старшыня калгаса Сакратароў не даваў вартаўнікоў для аховы трактараў. Дырэктар нашай Чавускай МТС т. Жалезнякоў ніякіх мер не прыняў, каб выкарыстаць школьнікаў у калгасе. Старшыня калгаса Сакратароў працаваў без прычыны гальміць трактарыстаў, адмаўляўся карміць.

Дырэктар машына-трактарнай станцыі не дапамагае ў рабоце нашай брыгады. Нам самым прыходзілася дабівацца, каб да палгоў былі выключаны і замацаваны пастановамі людзі. Да трактараў не падвозіліся гаручае і вода. З гэтай прычыны ў нас частыя простой.

Аб жаночай брыгадзе дырэктар станцыі т. Жалезнякоў і намеснік яго на палітчасці Фавэў забавілі. Многа раз мы прасілі Фавэва прыхаць да нас і арганізаваць палітчасці, але просьба была дарэмнай. Палітчына-выкаваўчая работа трактарыстаў зусім адсутнічае. Райком камсомла не паказваўся, як жыцьці і працуець сем дзяўчат-комсомлак нашай брыгады.

На участках, дзе мы працуем, вельмі мала бярэцца аграномі. Участковы аграном Беркоў па-напільнасьцю адносіцца да нашай брыгады.

Не глядзячы на гэтыя трыўжнікі, на адуцяцца дзяўчаты брыгады працуе добра. Калгаснікі бачыць, як мы змагаемся за высокую ўраджай, за павышэнне кошту іх працяжкі і паважаньне дзяўчат-трактарыстаў.

Зараз брыгада пачала ўборку ўраджая. Усе ўборачныя машыны, апрача малатарні «ВЛО-34», адрамантаваны. Да малатарні нехале абсталяваны — адратуры паасу, паліроўныя валаўкі, фіксатары для ўключэння шкві і інш. І тут дзяўчаты не кіпячэцца забяспечыць малатарню запаснымі часткамі.

З свайго боку мы зробім усё, каб прывесці ўборку ў самыя кароткія тэрміны, не дапусціць перастоеў хлеба і страў ураджая.

Дырэктар МТС, а таксама ўсе брыгадзіры і трактарысты не павінны забываць, што вораг будзе імкнуцца падарваць ўборку, знішчыць кошт працяжкі калгасніка. Мы павінны лічыць большымі ўмяжэннямі большымі пільнасцю, умель хутка выкарыстаць і разбіваць ворага.

ПАВАЛІЧЫМ КОШТ ПРАЦАДНЯ

ВЫСТУПЛЕННЕ гав. КУХАРЭНКА В. (Нрычэўская МТС)

У бягучым годзе ўпершыню ў Крчыўскай МТС арганізавалася жаночая брыгада. У брыгадзе тры трактары, на якіх працуюць 6 дзяўчат-трактарыстаў. Я маю валькі гонар быць брыгадзірам жаночай трактарнай брыгады.

З першых дзён выеху ў поле работа пайшла нармальна. Дзяўчаты-трактарыстыкі апраці без аграхаў. Не было ні аднаго выпадку дрэннай якасці. Апраці глыбока і выключна загонам.

На 1 ліпеня гэтага года наша брыгада выканала планавыя заданне на 126 процантаў. Усе дзяўчаты перавыконваюць нормы, даюць высокую якасць.

За высокую норму апрацоўкі і якасць спабаронічам з мужчынамі брыгадзіраў № 1, брыгадзірам якой Чыгунка. Намы абавязанасцю такіх: даць на аднаго калгасніка трактар за сезон 700 гектараў і на ільняперабілку—120 гектараў.

Траба сказаць прама, што дзяўчаты лепш за мужчын выконваюць свае абавязанасцю. У іх можна павучыцца, як дасягаць трактар, працаваць культурна. Дзяўчаты паставілі прывільныя тэхнічныя донкі трактараў. Машына ў іх заўсёды чыстая. Самы яны працуюць на трактары ў чымсьці адзінці, акуратна. Перад выхадом у поле трактарыстыкі атрымаў аглядаю, пуху і інш. Яны заўсёды чытаюць кнігі і газеты, якія выпісваюцца ў брыгаду.

Мая брыгада падрыхтавана сустракае ўборку ўраджая. Трактары, а таксама прывільныя машыны адрамантаваны; трактарысты самі аглядаю іх. На камбайне «Комунар» будзе працаваць камбайнерка Ратобільская, на ільняперабілку «ВНШ-5» — Ткачова Тася.

Гадоўную ўвагу пры ўборцы мы звяртаем на барабанку са стратамі.

У нас ўборка пачынаецца праз 2—3 дні. Мы атрымаў ішоў маршрут. Але кожны брыгадзір павінен сам за месцы рэгуляваць пераправу машын з участка на участак, каб унікнуць вялікія перагоны, не дапусціць перастоеў хлэбю і тэхнічных культур, змагацца за захаванне кожнага зерня, за высокую кошт працяжкі калгасніка.

НА УБОРЦЫ УРАДЖАЮ ВЯЛІКУЮ РОЛЮ АДЫГРАЮЦЬ МАШЫНА-ТРАКТАРНЫЯ СТАНЦЫІ, ЯКІЯ НАСЧЫНАЮ БАГАТАЯ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЯ ТЭХНІКА. ВЫКАРЫСТАЦЬ УСЮ МАГУТНАСЦЬ ГЭТАЙ ТЭХНІКІ — НЕАДЖІДНА ПІЯ ЗАДАЧА ДНЯ.

Аднак, многія машына-трактарныя станцыі, не гледзячы на пачатак ўборкі, да яе не гатовы, не ўсюды да канца выкарыстаны школьніцтва. Аб гэтым і расказалі на нарадзе ў Наркамземе БССР

БРЫГАДЫРЫ ЖАНОЧЫХ ТРАКТАРНЫХ БРЫГАД, ВЫСТУПЛЕННІ ЯКІХ СВІНІ ДРУЖУЮЦА.

ТРАБА РАПУЧА ВЫКАРЧАВАЦЬ АСТАТКІ ВОРАГАЎ, ЯКІЯ ЯШЧЭ ПРЫТАІЦІСЯ СЯМ-ТАМ У МТС, І ХУТЧЭЙ ЛІКВІДАВАЦЬ ВЫНІКІ ІХ ШКОДНІЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦІ.

МАШЫНА-ТРАКТАРНЫЯ СТАНЦЫІ СОВЕТСКАЯ ВЕЛІКАЯ МОДУЦЬ І ПАВІННЫ УБОРКУ УРАДЖАЮ ПРАБЕСЦІ УЗОРНА.



Удзельніцы нарады брыгадзіраў жаночых трактарных брыгад. НА ЗДЫМКУ (злева направа): тт. М. А. Марчанка, А. В. Мураўёва, Д. К. Лабіненка, Е. М. Шабанова і Фота Я. Салавейчыка.

МТС НЕ ГАТОВА ДА ЎБОРКІ

ВЫСТУПЛЕННЕ гав. СТРАЛІКОўСКАЯ (Кузьнаўская МТС)

Вясной перад выхадом у поле да мяне дамоў у Быхаў прыхаў механік машына-трактарнай станцыі і сказаў:

— У гэтыя жаночыя брыгады — ты павінна перайць выхад у поле, пазнаць, што машыны адрамантаваны і што ты добра працуеш.

Я прыйшла ў МТС і сустракла зусім адваротнае. Мне казалі, што першыя выязджачы брыгады, якія працуюць зацэп, а мае прыязджаюць выязджаць пасля ўсіх.

Я аглядала трактары і заўважыла, што няма магнэту. Не было таксама і балтоў, каб прывільніць шкві.

Мы некалькі раз разбіралі і абіралі машыну, навава правозілі рамонты.

Направалялі на полі першыя два дні, і ўсе трактары сталі на сэрвіс рамонты.

Так прайшоў увесь калгас. Я ніяк не магла наладзіць работу трактараў пасля школьніцкага зніжэння рамонту.

Дырэктар станцыі не прыняў ніякіх мер да віноўных у дрэнным рамонце. Наві дырэктар Тамілаў толькі тое і дэста, што вылае загалы. Вельмі часта ў МТС вылаеў яліся палітчынікі. Дырэктар і механік не правяраў, ад чаго з'яўляюцца выпадкі. А раз у палове машыны выпадваюцца палітчынікі, значыць нешта ёсць, нехта кідае. Дырэктар у гэтым выпадку вылае...

Траба ў вяршнішчы ў прычыны, не выкарыстаць віноўных.

Або ўзяць планы трактарных работ. Аграном даў нам план перабудова ішоўна і школьнікі. У кожным калгасе плошча не перавышае паці гектараў, а калгас азін ад аднаго на адлегласці 10—15 кілометраў. Ці ёсць карысць ганяць дарэмна машыны, рабіць лішні пераезд?

Пайшла я ў райком партыі і ў райком камсомла. Расказала аб гэтым школьніцтве. Але спыра не палітчынікі. Райком партыі толькі сказаў камісію, якая паставіла пераправы план. Але план якім быў, такім і астаўся.

Аб рамонце трактараў. Выгучага рамонту перад ўборкай не было. Патрабна было аддаваць валы на абочку. Гатага, аднак, не рабілі. Я пачала газарыць трыктару МТС, што ўжо жыта вылае, нехта цягнуць з рамонтам. Дырэктар-жа і слухаць не хоча.

Да ўборкі наша машына-трактарная станцыя не падрыхтавалася.

Сярод трактарыстаў адсутнічае палітчына-выкаваўчая работа. Намеснік дырэктара станцыі па палітчасці тав. Антонова не шкваліва работай нашай жаночай трактарнай брыгады. Толькі азін раз яна прыхада правесці палітчасці. Гэта было праз вечарам, калі я ўжо лягла спаць.

Траба ў вяршнішчы ў прычыны, не выкарыстаць віноўных і рамонце.

НЕ ВЫКАРЫСТАВАЮЦЬ ШКОДНІКАЎ

ВЫСТУПЛЕННЕ ГАЙДАМАКІНАЯ МАРЫІ (Гомельская МТС)

28 сакавіка гэтага года наша жаночая трактарная брыгада атрымала два новыя трактары «ХТЗ» — №№ 50 і 51. Прычыны да трактараў таксама былі новыя.

Прыхаўшы мы ў калгас «Інтэрнацыянал», Касцюкоўскага сельсавета. Дырэктар пачаў са мной пашу брыгаду і аб ёй забавіцца.

Класавыя ворагі, якія праласлі ў калгас «Інтэрнацыянал», з першых дзён пачалі падрываць работу трактараў. А старшыня калгаса камуніст Давылкоў не даў нам участку для работ, а загнаў трактары ў балота. Мы ледзь адтуль выцягнулі свае трактары.

А калі праўленне калгаса і даю плошчу для трактара, то не забяспечыла палвоўку гаручага. Трактары часта простаіваюць. Давылкоў не дае нас прывесці гаручага або валы. Мы вымушаны самі цягнуць бочкі з вадю.

Падрываюць нашу работу брыгадзіры калгаса Гаўрыленка і Фёзасенка. Мы забаранялі ў брыгадзе Фёзасенкі 32 гектары гаручага, але працяжкі не палічылі. Брыгадзір Гаўрыленка таксама не залічыў нам 8 гектараў барабанання.

Мы пачалі ў брыгадзе Гаўрыленкі палі на глыбіню ў 22 святмытры. Гаўрыленка азноў не хоча залічыць нам гэту даботу. Ён заяўляе:

— Калі я скажу, што ў нас паліята паліта, дэяржава прыбавіць план.

На мае падрабананні ён пракажа расправай.

Усе гэтыя школьны дзеянні кіраўнікоў калгаса «Інтэрнацыянал» робяцца з той мэтай, каб скамірамецца нашу жаночую брыгаду. Вось чаму, калі мы становімся на палляжыку ці запраўку, кулацкія агенты кіпць над намі, арганізуюць ганенне. Намы дзяўчатам-трактарыстам не гадзіць заісці ў клуб, бо праследуюць нас на кожным кроку.

У нашай МТС таксама няма школьнікаў, якія зрываюць работу трактараў. Нам у брыгаду прывесці з палляжыку 2 бочкі аўтолу ў колькасці 500 кілограмаў. Аказалася, што замест аўтолу ў бочках было машынае масла і аліафта, якая нам зусім не патрэбна. Я ўзяла гэтыя масла і панесла ў МТС для тослеу. Але ў МТС забаранілі дасягаць масла, бо гэта юрага каштуе, і сказалі на ім працаваць. Толькі пусціла трактары, і не праішло 2 гадзін, як азін трактар патрэбаваў палляжыку, другі трактар таксама сніўся. Палітчынікі вышлі са стору.

Узяла я палітчынікі і зноў паехала ў МТС. Паскаржылася старшаму механіку. Той сказаў, што зноўзе віноўных. Але віноўных у гэтым школьніцтве і да гэтага часу не пакараны. Намы трактары працуюць у зялікім перабоімі, праз кожныя 24 гадзіны траба рабіць палляжыку. Новых палітчынікаў не даюць, гавораць, каб працавалі на гэтых.

Яшчэ азін прыхаў. У троняй трактарнай брыгадзе (брыгадзір Клімовіч) працаваў адзін трактар маёй брыгады. Калі трактарыста пайшла налад дамоў, нехта выліў з бочкі 300 кілограмаў гаручага. Вартаўнік каля гаручага не быў пастаўлен, хоп я патрабавала ад Клімовіча. Мы склаў акт і перадалі ў МТС. Дырэктар Валюкевіч алкаваў:

— Што, я табе буду вартаўніком? Вылітым з Гайдамакінай ў папіравым размерсе.

Да ўборачнай мая брыгада не мае ні адной прывільнай машыны. Дырэктар Валюкевіч на мае просьбы алкаваў:

— Для нас дэяржава яшчэ не выпушціла ўборачных машын.

Так перапраждаюць у рабоце нашай жаночай трактарнай брыгадзе.

ПАДБІРАЦЬ ДОБРЫЯ УЧАСТКІ

ВЫСТУПЛЕННЕ гав. АНДЗК (Тураўская МТС)

У мяне няма чым хваліцца. Наша брыгада мае меншыя паказальнікі, чым астатнія жаночыя трактарныя брыгады.

Часта ў мяне пытаюць, чаму я мала зрабіў.

Тлумачыцца гэта тым, што брыгада наша паставіла ў вельмі дрэнныя ўмовы. Давал нам план работы ў трох калгасах, дзе плошча вельмі малая, няма дзе разгарнуцца. У кожным калгасе ёсць

толькі па 60 гектараў раллі. Да таго яшчэ гэтыя малыя участкі зусім дрэнныя, грузкія.

Дырэктар машына-трактарнай станцыі не падбірае участкі, безадказна адносіцца да выкаваўчых маршрутаў трактарных работ.

Трактарысты-ж маёй брыгады хочучы і могуць працаваць па-стакханаўску. Трэба толькі стварыць умовы для работ, даць добрыя участкі.

ДА КАНЦА ВЫКАРАЊІЦЬ ШКОДНІЦТВА У МТС

Машына-трактарныя станцыі нашай рэспублікі маюць усё ўмовы, каб працаваць узорна. Большыя часткі партыі і совецкай ўлада з года ў год кіруюцца аб узмажнічэнні магутнасці МТС. Апошні Плану НК ВПС(б) спецыяльна абмеркаваў пачатне аб мерах палепшэння работы МТС.

Ішчэ ў 1933 г. у БССР залічвалася 64 машына-трактарныя станцыі з паркам у 1.700 трактараў. У бягучым годзе мы маем ужо 140 МТС, трактарны парк іх адзінціна да 10.000 машын. Трактарамі абслугоўваецца сёлетэ да 75 проц пашеўнай плошчы калгасаў. Уборка ўраджая пры такой насчынанасці машынамі ў большасці будзе механізацыя. На палі калгасаў выхадзіць 416 камбайнаў, многа ільняперабілак, ільняперабілак і іншых складаных ўборачных машын. У палітчасці ўсе магчымыя правесці ўборку ў максімальна кароткія тэрміны, не дапусціць перастоеў і страў ураджая.

Аднак машына-трактарныя станцыі ў многіх выпадках дрэнна падрыхтаваны да ўборкі. Тлумачыцца гэта тым, што кіраўнікі машына-трактарных станцыяў, а таксама Наркамзем не пазбавіліся ільняперабілак хваробы — палітчынай баслопатчасці і не разгарнулі сапраўдныя работы па ліквідацыі на машына-трактарных станцыях вынікаў школьніцтва.

Ворагі народу, якія доўгі час адукавалі ў сістэме Наркамзема БССР, наесні ямаўла шквалі ў рабоце машына-трактарных станцыяў. Яны зрылі рамонты трактараў, вывозілі іх са стору, школілі на кожным кроку.

У Асвейскай МТС фашысцкі шпій.

стаўленік ворага народу Бонка, былы старшы механік Майсееў і яго агенты з мэтай зрыну работы станцыі па-школьніцку адрамантавалі 16 трактараў маркі «ХТЗ». Ва ўсіх палітчыра яны зрабілі вонкае заданне поршню, з картэра не выбралі металічныя ашпкі. З першага да інашчым былі аварыі.

Калі-ж школьніцтва было зняўлена, Майсееў і яго агенты палілілі майстэрства, дзе стаялі гэтыя трактары. Толькі дзяўчаты самаадданасці рабочых майстэрні пажар быў залічавал.

Школьніцтва ў рамонце трактараў выўлена таксама ў Асвейскай МТС, дзе механік Равенка вывёў са стору 13 трактараў. Трактары прасталі ў вясновае саўбу калі паўтара месяца. Прастой з-за ірваннага, а часта з-за школьніцкага рамонту мелі мецца ў Чачэўскай, Брагінскай і многіх іншых МТС.

Хопя факты, што мелі мецца ў вясновае пасеўную кампанію, ужо выўлены, але неабходна ўраць з іх многімі кіраўнічымі машына-трактарных станцыяў не ўлічаны і зараз. Сігналы з асобных станцыяў гавораць, што нявыкрытыя да канца ворагі яшчэ беспакаразна школяць у рабоце, асабліва зараз у падрыхтоўцы да ўборкі ўраджая.

Толькі за апошні час у Талачынскай МТС вывезены са стору ўсе пяць магутных трактараў «ХТЗ». Важнейшыя запчасткі часткі да гэтых трактараў, якія з'яўляюцца дэфіцытнымі і ў дапы момант адсутнічаюць, палітчыны, прывезены ў мястэчкі. Трактары перад ўборкай стаяць.

палёка палітчыніцаў. У гэтым годзе тут ёсць ужо 90 выпадках выпадкі палітчыніцаў, што сведчыць аб наўзасці тут школьніцтва. Значыцца матэрыялы ў МТС змяшчаюцца з няском. Амаль увесь трактарны парк сустракае ўборку паспраўным, негатовым да работ.

Дырэктар гэтай МТС Буйноў не заўважваў у гэтым школьніцкай дзейнасці. Ён не забяспечыў работу трактарнага парку ні ў першы вясняных работ, ні за ўборкі. Трактарныя брыгады не забяспечаны гаручым і інструментамі. На ўсе брыгады ёсць толькі азін ключ. Калі трэба палітчынуць палітчынікі, трактарысты вымушаны хадзіць за ключом азін да другога за 5—6 кілометраў. Частыя простой бываюць з-за таго, што брыгады не забяспечаны прычымным інвентаром, як гэта здарылася ў зараз, перад ўборкай.

Аб многіх фактах школьніцтва на машына-трактарных станцыях і падрыхтоўчай баслопатчасці асобных іх кіраўнікоў расказалі на нарадзе пры Наркамземе БССР брыгадзіры жаночых трактарных брыгад.

Як-жа ў сувязе гэтых фактаў вылазе кіраўнічым машына-трактарным станцыям з боку завадальных кіраўніцтваў Наркамзема БССР?

Завальныя кіраўніцтва не ўзяліся суўбана за палітчыныя работы машына-трактарных станцыяў, нічога практычнага не прапалілі, каб да канца выкарыстаць і ліквідаваць школьніцтва ў падрыхтоўцы трактараў і прычымных машын да ўборачнай.

Падрыхтоўка да ўборачнай ў многіх МТС ільняпера і зернавага кіраўніцтваў фактычна саргана. Начальнікі гэтых кі

ПРАЦАВАЦЬ ДОБРАЯКАСНА

ВЫСТУПЛЕННЕ т. НАШУБА Ніны (Случная МТС)

На нашай машына-трактарнай станцыі ўжо другі год, як арганізавалася і працуе жаночая трактарная брыгада.

У першы сезон работы былі зьялікі перашкоды. Нам не ішло насустрач, мала дапамагалі і кіравалі. Але дзяўчаты-трактарысты маёй брыгады перамаглі гэтыя перашкоды, разбілі думку аб тым, што жанчына не можа працаваць на трактары.

Летась жаночая брыгада каля на трактар зважы 600 гектараў. Калгаснікі хвалілі нашу работу. Ва ўсёасоюзным і ўсебеларускім сацыялістычным спабаронігвах жаночых трактарных брыгад мы вышлі пераможцамі.

У сёлетні сезон мы таксама не зьяем прывільнаства ў сацыялістычным спабаронігве. Мы паставілі задачу даць на трактар у бягучым годзе на 1.000 гектараў.

За гэту норму выпрацоўкі мы змагаемся кожны дзень. На 1 ліпеня наша брыгада ў колькасці трох трактараў «ХТЗ» апрацавала 846,7 гектараў. Трактарыста-стаханавіца Ганна Жуэ за сваю змену апрацавала 156,9 гектараў, Амелькевіч Ганна—139,6 гектараў, Бруй Дуля—142,7 гектараў, Пітровіч Нася—132 гектары, Дуля Вера—135,9 гектараў, Балашко Вера—139,3 гектара.

Асабліваю ўвагу мы звярнулі на якасць зорыва, саўбу і ўборкі. Шлан палковай саўбу брыгада выкавала поўнаасю ўсе участкі, аправаваныя нашымі трактарамі, прыняты на актах з апянкай «забав». На палях калгаса «Шляхі калектывізацыі», Івана-Агароўскага сельсавета, дзе мы працавалі, вельмі добрыя віды на ўраджай. Калгаснікі атрымаюць на прапаздзень зячла больш, чым у мінулыя годзе. Таму яны павінны нашу работу, астаюцца задавонымымі нашай брыгадай.

Брыгада паставіла перад сабой задачу: высокаякасна, без малейшых страт прывесці ўборку багатага ўраджая і лічы больш павысць кошт працяжкі калгасніка. Да ўборкі прывільны поўнаасю палляжыкаванымі. У нашай брыгадзе ёсць палляжыка камбайні і малатарны «ВЛО-34». Гэтыя машыны ўжо апрацаваны на загады вызначаных і агульнячых участках. Камбайнер будзе працаваць старшыня калгаса Туравец, які скончыў спецыяльнаы курс. Для таго, каб зусім не было страў пры ўборцы, Туравец зрабіў да камбайна макі-назбарнік, прыгасавав аэрнаўлоўнік.

Аднак у нашай рабоце і зараз усе перашкоды не ліквідаваны. Класавыя ворагі, якія праласлі ў асобныя калгасы, імкнуцца падарваць работу трактарнага парку, сарваць ўборку ўраджая. Калі трактары працавалі на вяршыне палляжыку, школьнікі палітчынічалі дзяшкі, перавазілі прывал для асвятлення.

Пра гэтыя факты ведае дырэктар МТС, а таксама прывільны РВК. Але ў выкараўчкі т. Буйноў адсутнічае патрэбная большышкая пільнасць. Узяць, напрыклад, прафпажарную ахову камбайнаў на ўборцы. Агнеступішчальні камбайны не забяспечаны. Дырэктар машына-трактарнай станцыі глядзіць на гэта скрозь пальцы.

Траба поўнаасю ліквідаваць вынікі школьніцтва, выпігнаць ворагаў з усіх шчылі, дзе яны захаваліся.

СТВАРЫЦЬ УМОВЫ ДЛЯ РАБОТЫ

ВЫСТУПЛЕННЕ т. ЦІМОШЧАНКА Галі (Ліосўская МТС)

Вясной у Лосўскай МТС было выўлаена школьніцтва ў рамонце трактараў. 13 трактараў пасля зніжэння рамонту ў першы дзень палляжы работ вышлі са стору. Яны прасталі месці. Прыхаўшы мяняць каленцаты валы ва ўсіх машынах.

Гэты школьнік рамонты правозілі былі механік Равенка П. Е. Пролетарскі суд асудзіў гэтага школьніка.

А

ЛІПЕНЬСЬКІЯ ДНІ 1917 года

(ПРАЦЯГ. ПАЧАТАК ГЛ. НА 2 СТАР.).

Перад партый ўставаў пытанне, ці павінен з'явіцца Ленін на суд. Сталін і Орджанікідзе категорычна прароклі. Ворачі народу Каменеву, Рыкаву і Троцкі патрымлівалі меншавікі і эсэры, настойваючы на яўна Леніна на суд буржуазнай контр-рэвалюцыі.

Няма сумнення, што Ленін быў бы забіты, калі-б ён з'явіўся на суд. Аб гэтым з пэўнай адвагаю піша ў сваіх успамінах талерантны камандуючы Петраградскай вайскай арміяй генерал Колчаў, арганізатар крывавага разгрому ліпнёўскага дэманстрантаў: «Ленін, які накіраваўся ў Тарнополь з намі і з'явіўся Леніна, у мяне п'янае, і жэзана я атрымаў гэтага пана ў палым вышлідзе ці ў разабраным... Аказваў з усмешкай, што арыштаваны вельмі часта робяць спробу ўцячы». (Гісторыя грамадзянскай вайны ў СССР. Т. 1. Стар. 283).

Ліпнёўскія паўднёвыя вышліскі гарачыя вострыя ў той краіне. У Маскве, Івана-Вазнесенску, Ніжнім Ноўгарадзе, Астрахані, Ніжне і ў іншых гарадах адбываліся дэманстранты пад кіраўніцтвам большавікоў. У Маскве, таксама як і ў Петраградзе, контррэвалюцыянеры пачалі шалёнае пераўтварэнне большавікоў. У Ніжнім Ноўгарадзе ў Маскву была паслана карная экспедыцыя, каб пазбавіць вышліскі рэвалюцыйна-паліцэйскіх войскаў.

ПРЫЁМ МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАУ І МІНІСТРА УНУТРАНІХ СПРАУ ТУРЦЫІ СТАРШЫНЕЙ СІНІ СІАЮЗА ССР т. В. М. МОЛАТАВЫМ

14 ліпеня г. г. турэцкія міністры — міністр замежных спраў п. Тэфін Рушчо Арас і міністр унутраных спраў п. Шуру Кая былі прыняты старшынёй Савета Народных Камісароў Саюза ССР тав. В. М. Молатавым.

На прыёме прысутнічалі: пасол Турцыі ў ССР п. Зені Алайым і народны камісар замежных спраў М. М. Літвінаў.

Пасля гутаркі тав. В. М. Молатаў даў у гонар п. п. Тэфін Рушчо Арас і Шуру Кая абед.

На абедзе, апрача паміжніх асоб, прысутнічалі тт. Варашылаў К. Е., Ігановіч Л. М., Міхай А. І., Мейлаук В. І., Ежоў

ПРЫЁМ П. П. ТЭФІН РУШЧО АРАСА І ШУРУ КАЯ ў тав. М. І. КАЛІНІНА

14 ліпеня, у 19 гадзін старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР тав. М. І. Калінін прыняў міністра замежных спраў Турцыі рэспублікі п. Тэфін Рушчо Арас і міністра ўнутраных спраў Турцыі п. Шуру Кая. Міністраў суправаджаў пасол Турцыі рэспублікі ў ССР п. Зені Алайым. На прыёме прысутнічалі народны камісар замежных спраў тав. М. М. Літвінаў. (БЕЛТА).

РАСТЛУМАЧЭННЕ НАРКАМЗЕМА СССР

У мэтах паспяховага правядзення сена-ўборачных работ і поўнага забеспячэння сенам пагадоў аграмаджанай жывёлы калгасна і жывёлы індывідуальнага карыстання калгаснікаў:

1. Ракамандваць калгасам у ходзе сена-ўборкі выдзяляць калгаснікам натуральныя авансы сенам, адначасна са з'яўляюцца сена здаваць на кантрактнай і забеспячэннем сенам аграмаджанай жывёлы калгаса.

2. Устанавіць, што натуральныя авансы сенам выдаюцца калгаснікам і рахунаць

выправаваных ім працадзён у размерках ад першага ўкосу — 15—20 проц. і ад другога ўкосу — 25—35 проц. ад сеназнага і ўбрагнага сена.

3. Устанавіць, што канчатковы разлік з калгаснікам па працягах правядзення сена-ўборачных работ павінен быць па кантрактнай і стварэння неабходных запасаў для калгасных таварных форм і кожнага пагадоў калгасаў.

Народны Камісар Земляробства Саюза ССР М. ЧЭРНОУ.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

Не гледзячы на сканспіраванне мясешнікіх выліскі падмаваннаў у мадрыдскім сектары, рэспубліканскія часці паспяхова працоўваюцца наперад. Як паведамляе агенства Брытыш юнайтэ прэс, рэспубліканскія войскі, якія знаходзяцца на поўдзень ад Брунега (на захад ад Мадрыда), прадуваюць цяжкіх мясешнікоў у напрамку да Навалькарнера. У сучасны момант рэспубліканскія войскі знаходзяцца на адлегласці гарматнага выстралу ад Навалькарнера.

Згодна паведамлення іспанскага міністэрства абароны, апублікаванага ў ноч на 14 ліпеня, мясешнікі, падтрыманыя авіяцыяй і артылерыяй, атакавалі ўрадавыя пазіцыі каля Серра-Мора ў сектары Альбарэна Атака мясешнікоў здбыта.

Мясешнікі распарадзіліся эвакуаваць з Уэскі горамазскае насельніцтва. У горадзе застаюцца толькі вайсковыя часці.

ПАУНОЧНЫ ФРОНТ

Як паведамляе агенства Рейтар, рэспубліканскія войскі працягваюць на паўночным фронце вліцкую актыўнасць. Асабліва вылучаюцца дзейнасць урадавай авіяцыі. 13 ліпеня рэспубліканскія знішчальнікі два разы прагналі бомбардыроўшчыкаў мясешнікоў. Урадавыя самалёты штурвалі кулямётнаму абстрелу італьянскія войскі ўдоўж усёй лініі фронту. У той жа час урадавыя бомбардыроўшчыкі знішчалі ўмацаванні мясешнікоў у Сан Хуліяне дэ Мускес і недалёка ад Кастро Урдыялес.

ТРЫУМФАЛЬНАЯ СУСТРЭЧА СОВЕЦКІХ ЛЁТЧЫКАЎ У ЗША

АЭРАПРОМ «МАРЧФІЛЬД» (горах Рыверсай — ЗША), 14 ліпеня. (БЕЛТА). Таварыш Громаў, Юмашоў і Данілін — у вельмі добрым становішчы пасля найтрывалейшага пералёту над арктычнымі пустынямі і тэрыторыяй Паўночнай Амерыкі. Неадкладна пасля прыбыцця лётчыкі паміліся, пабыліся, пераахалілі. Не ачычваліся, яны зрабілі заваы прадстаўнікам друку. Іх зымалі фотграфы і т. д. Лётчыкаў вітаў генерал Эмонс, пачальнік ваеннага аэрапрома «Марчфільд». У хуткім часе пасля прыбыцця лётчыкаў у Марчфільд на аэрапроме сабраўся вельмі шмат лётчыкаў. Прыбыла некалькі самалётаў з

журналістамі з Сан-Францыска і Лос-Анжэлеса.

АЭРАПРОМ «МАРЧФІЛЬД» (горах Рыверсай — ЗША), 14 ліпеня. (БЕЛТА). Натопны лётцы ўсіх клясоў Каліфорніі накіроўваліся на месца пасадкі «АНТ-25» каля Сан-Джасінта. Ваенная ахова лезь стрэмліввае напору рабочых, фермераў, каўбоў — людзей розных напэўнальнасцей — індзейцаў, мексіканцаў і т. д., якія імкнуцца разгледзець гістарычны самалёт. Совецкія лётчыкі адзначваюць на ваенным аэрапроме «Марчфільд», куды прыбываюць сотні прывітаных тэлеграм ад авіяцараў, вучоных і ад розных устаноў.

ПАСОЛ ЗША п. ДЭВІС АБ ПАЛЁЦЕ „АНТ-25“

Пасол Злучаных Штатаў Амерыкі ў Савецкім Саюзе п. Дэвіс заявіў карэспандэнту ТАСС аб пералёце Громава, Юмашова і Даніліна наступнае:

— Гораца вітаючы савецкіх лётчыкаў з прычыны іх паспяховага паўторнага пералёту з Масквы праз Паўночны полюс у Злучаныя Штаты, я ўвешчэн, што выражае павагу і шчыры ўрада і маіх землякоў. Значэнне гэтага другога поспеху заключэцца не столькі ў тым, што ўстаноўлена новы сусветны рэкорд, колькі ў тым, што першы пералёт ужо трапіў характар выпадку, ці характар сансэпсі. Ён паказвае, што ўвабражэнне, адвага і смеласць ваішчых выдатных лётчыкаў падтрымліваюцца ў поўнай меры навуковай, дзейснай і галаванай арганізацыяй, якая накіроўвае авіяцыйную актыўнасць у Савецкім Саюзе. (БЕЛТА).

«Мы адзначаем у значымальным дзеянні нашы сімвалічныя рэкорды, колькі ў тым, што першы пералёт ужо трапіў характар выпадку, ці характар сансэпсі. Ён паказвае, што ўвабражэнне, адвага і смеласць ваішчых выдатных лётчыкаў падтрымліваюцца ў поўнай меры навуковай, дзейснай і галаванай арганізацыяй, якая накіроўвае авіяцыйную актыўнасць у Савецкім Саюзе. (БЕЛТА).

АД'ЕЗД Т. Т. ЧКАЛАВА, БАЙДУКОВА І БЕЛЯКОВА З ЗША

НЬЮ-ЁРК (буйнейшы цэнтр ЗША), 14 ліпеня. (БЕЛТА). Сёння героі Савецкага Саюза тт. Чкалаў, Байдукоў і Белякоў адбылі з Ньют-Ёрка на паражоце «Нарманія», накіроўваючыся ў СССР. У парту сабраўся вельмі шмат пражавальшчыкаў, у тым ліку дасягчкі Стыфансон, а таксама і іншыя дасягчкі і лётчыкі. Адзін з лётчыкаў быў наладжаны гарачыя прывітанні. Героі Савецкага Саюза закідалі кветкамі.

Перад адліпшым паражоце тт. Чкалаў, Байдукоў і Белякоў зрабілі наступную заяву:

«Мы адзначаем у значымальным дзеянні нашы сімвалічныя рэкорды, колькі ў тым, што першы пералёт ужо трапіў характар выпадку, ці характар сансэпсі. Ён паказвае, што ўвабражэнне, адвага і смеласць ваішчых выдатных лётчыкаў падтрымліваюцца ў поўнай меры навуковай, дзейснай і галаванай арганізацыяй, якая накіроўвае авіяцыйную актыўнасць у Савецкім Саюзе. (БЕЛТА).

«Мы адзначаем у значымальным дзеянні нашы сімвалічныя рэкорды, колькі ў тым, што першы пералёт ужо трапіў характар выпадку, ці характар сансэпсі. Ён паказвае, што ўвабражэнне, адвага і смеласць ваішчых выдатных лётчыкаў падтрымліваюцца ў поўнай меры навуковай, дзейснай і галаванай арганізацыяй, якая накіроўвае авіяцыйную актыўнасць у Савецкім Саюзе. (БЕЛТА).

НА НАРАДЗЕ АКТЫВА НАРКОМАСВЕТЫ БССР

Учора на нарадзе працягваліся спрэчкі па дакладзе тав. Варочанкі.

У спрэчках многія таварышы адзначалі, што апарат Наркомасветы яшчэ мёртвы і цяжка перабудоўвацца пасля знікнення школьнага ворагаў пароту. Шмат работнікаў апарата НКА, працаваўшых разам з Дзякавым і прапучоных зарэ, не дапамагі своечасова новаму кіраванню да канца выкарэння дзякушчыну дагучы поўнасна не перабудоўваліся. І нават на нарадзе іх знішчэнні не былі самазвычайнымі.

Начальнік лашкольнага кіраўніцтва т. Васільева, работніца кіраўніцтва спрэчкі школы т. Бразоўска, загадчык вучэбна-метадычнага аддзела т. Калініна гаварылі пра дакушчыну, але фактычна замоўчвалі тое, з якой стараннасцю яны выконвалі заведана школьнікаў ўстаноўкі Дзякава, да чаго даводзіла іх палітычны сэнсат і дабраўтраснасць. Тое ж самэ трыба сьвязаць аб вышліскіх сакратара ЦК саюза работнікаў пачатковай і сярэняй школы т. Гелера, які быў адым з блізкіх людзей ворага пароту Герсона. А ЦК саюза з'яўляўся на справе рэгістрацыі школьнікаў, і нарком, абаронішчым крытыч сэрв наставіштва ворагаў.

Зусім правільна з'яўляюцца падрабавалі ад Наркомасветы ўважлівае вышліскі апарата энергійны, адпаведны работнікам, якія маглі-б ажыццяўляць апаратнае, гібкае кіраўніцтва сістэмай народнай асветы.

У сваім выступленні т. Браўноў — начальнік кіраўніцтва сярэняй школы — падкрэпіў сэнсат на фактах зарожы дзейнасці на миспах і залахах падрыхтоўкі да новага навуцальнага года.

Аб становішчы і ўмовах работы аддзелаў народнай асветы і школ найбольш аддзельна разваў БССР гаварылі тт. Плімацкоў, Галтоўскі, Татарчук. Большасць райана кадраў не ўкалігаваліся. У агульным рабы Наркомасветы звычайна павыла людзей, знітых у іншых мясцах па школьнікаў і варажы ўчывы. І металічнай капаючы, ці кантролю над работай школ і настаўнікаў не было. Гэта ўсё павінен паслухачь сінгалам для прыняцця неабходных мер з боку Наркомасветы.

Ішчым было выступленне настаўніка пачатковай школы Дрыжэнскага раёна т. Ціхоні. Ціхоня паказаў, як настаўнік пры абрабумленых адносінах да з'яўляюцца ворагаў, жаланні і запікаўленасці можа ўзр па паставіць работу пачатковай школы.

Са зместовай прамавой выступіў пераапарат загадчык школьнага аддзела ЦК КП(б)Б т. Патроў, які ахарактарызаваў пераапаратныя канкрэтныя з'яўляюцца, ідэя вырашчэння якіх павінен працаваць работнікі сістэмы народнай асветы.

Апрача адзначаных таварышоў, на рэспубліканскім нарадзе выступілі старшыня ЦК саюза лашкольных работнікаў т. Эноп-Сурт і інструктар школьнага аддзела ЦК КП(б)Б т. Гелера.

Паведамленне аб паспяховым завяршэнні лётчыкамі-героімі Громавым, Юмашовым і Даніліным пералёту Масква. Паўночны полюс — Паўночная Амерыка вышліска влікае захаленне ўзвэшнікаў навалы.

Вачорняе пасляжэнне пачалося выступленнем работнікаў з мезд. Дырэктар калпскай аўрайскай школы т. Шапра, сакратар парткома Віцебскага пелістыя

тута т. Шчэрбак, загадчык Месіаўскага раёна т. Феласенка і інш. узялі рол шытанай сучаснага становішча і далейшай работы школ, аддзелаў наркомасветы і навуцальных устаноў.

З канкрэтнай дэлавой прамавой, дапаўняючай даклад т. Варочанкі, выступіў намеснік наркома асветы т. Серафімаў.

Гораца спаткала зала выступіштва на вачорнім пасляжэнні сакратара ЦК КП(б)Б т. Шапрагановіч.

— За апошнія два галы, — гаворыць т. Шапрагановіч, — па ініцыятыве таварыш Шапрагановіч і саюзным урадам прыняты рал рашэнняў аб школе. Азначэна былі прыняты далавоныя практычныя рашэнні, якія таксама счэчылі аб влікай увазе партыі і ўрада на настаўніка, да камуністычнага выхавання нашых дачей, нашай моладзі...

БССР мае влікія поспехі ў галіне працыянальна-культурынага будаўніцтва. Аб гэтых поспехах гаварыць т. Шапрагановіч у сваім дакладзе па XVI з'ездзе КП(б)Б. Але побач з поспехамі мы маем і значныя прывітанні на культуру — ізаляцыяны фронце, вышліскі перш за ўсё школьнікаў ворагаў пароту. Хоць працуюць даволі влікі перыяд з часу прыняцця работніцкай аб школы, усё-ж яны яшчэ выконваюцца дрына.

Ахарактарызаваўшы па канкрэтным прыкладах миспах і вышліскі школьнікаў дзейнасці ворагаў пароту, тав. Шапрагановіч сінгніўся на практычных залахах, выпнаючых з рашэнняў XVI з'езда КП(б)Б. Пераапаратнай залахай з'яўляюцца залахах пахуччывай ішчымай рашчкі школьнікаў.

Тут справа з'яўляе з палітычнай і дэлавой актыўнасцю кожнага работніка. У першую чаргу неабходна смага выдучаць і вырашчываць новыя кадры. Адым з метадаў дзейнасці ворагаў і было якраз супраціўленне вылучэнню кадраў аддальных, энергійных работнікаў.

Пытанні ўзвясці якасці вучобы, барабцы з прагучаючымі барабцы за культурынасць савецкай школы, за ўзору па паставіць палітычна-выхаваўчай работы не толькі спраз вучыць, але і сярло настаўнікаў павінен з'явіцца вузлавым пытаннем работы сістэмы народнай асветы.

Тав. Шапрагановіч, на аснове рашэння XVI з'езда КП(б)Б, паставіў перад узаблжымі навалы рал канкрэтных вышчых залахах калейнай работы.

Пасля заключнага слова т. Варочанкі і прыняцця паставы на дакладу, нарада счэчыла сваю работу.

ХАДНЕВІЧ.
АД ПАРТКАЛЕГІ ПРЫ УП. КПК П. А. БССР
Ніжэйпералічаныя ў спісе таварышы вышліскаюцца на пасляжэнне вышчых парткалегі пры уп. КПК пры ЦК КП(б)Б у БССР у г. Гомель (паміжшчына ЦК КП(б)Б), на 20 ліпеня ў 11 гадзін дня для работу ў ашыяцельных справах: Крушынін І. Е. — Лельчыны, Карэс В. М., Геліман М. І. — Ельск, Буменчыкаў І. Г. Жук Н. Н. — Даманавічы, Матвееў В. І. — Мозыр, Рэваловіч Р. П. — Жыткавічы, Вырва І. А. — Рачына, Шыфрын В. Х., Селаніна І. С. — Добрун, Сыракавіч П. А., Ляўрэнці В. К. — Ветка, Жураўскі Ф. А., Прасаў П. С. — Гомель, Шчэрба Г. Н. — Лоўя.

Адманы рэдактар Д. В. ЮРНОУ.

ВЫГОДНА **ЗРУЧНА**

БЫЦЬ УКЛАДЧЫКАМ АШЧАДНАЙ КАСЫ

ЗАХОЎВАЙЦЕ СВАЮ ШЫБКА

У АШЧАДНАЙ КАСЕ

СБЕРЭЖАТЕЛЬНАЯ КНИЖКА

АШЧАДНЫЯ КАСЫ СТРОГА ЗАХОЎВАЮЦЬ НЕДАТЯКАЛЬНАСЦЬ І ТАІНУ УКЛАДАЎ, ПЛАЦЯЦЬ ДАХОДЫ ПА ўКЛАДАХ У РАЗМЕРЫ 3-х ПРОЦЕНТАЎ ГАДАВЫХ, УКЛАДЫ НІЯКІМІ ПАДАТКАМІ НЕ АБКЛАДАЮЦА.

АШЧАДКАСА ДАПАМАГАЕ ПАСТУПОВА НАКАПЛЯЦЬ СРОДКІ ДЛЯ НАБЫЦЦА КАШТОУНАГА ПРАДМЕТА. ЗАХОЎНАСЦЬ УКЛАДАУ ГАРАНТУЕЦА ўРАДАМ СІАЮЗА ССР.

ДЗЯРЖЫЦРК

(Парк Іва Горгана, гал. 22-725)

СЕННЯ

ВЯЛІКАЕ шчыравае прадстаўленне ў 3-х аддзяленнях. Заслужаны артыст рэспублікі

Вітаіў ЛАЗАРЭНКА

Гастроль прадпрыемства МОРСКІХ ЛІБЮЎ Тамары БРОК

Пачатак у 9 гадзін веч. Каса з 12-2 і з 5 гадз. веч.

РАДЫЁПРАДАТКАІ НА 16 ЛІПЕНЯ: 8:30 — «Апошнія паведамленні», 10:30 — перадача для школьнікаў, 10:40 — перадача для малодшых школьнікаў, 11:30 — літаратурная перадача, 17:00 — выступленне старшыні Саюза актывістаў БССР тав. Валычона 23:30 — канцэрт, 21:30 — літаратурная перадача на аўрайскай мове, 22:00 — канцэрт мастацкай самоделайшчыні г. Мозыра.

ДЗЯРЖЫЦРК БССР

ІНСТЫТУТ НАРОДНАЯ ГАСПДАРКІ ІМЯ В. В. КУБЫШЭВА

авяшчае **ПРЫЁМ СТУДЭНТАЎ** НА НАСТУПНЫЯ ФАКУЛЬТАТЫ:

а) Пачынаюць прыём у студэнтаў-планавікоў для сістэмы Дзяржплан БССР і іншых наркаматаў;
б) Фінансавы-рытхтэ эканамістаў-фіналістаў для Наркамфіна, сістэмы Дзяржбанка і ашчадкас;
в) Савецкага гандлю-рытхтэ эканамістаў таварабароту для Наркомунтгандлю, Велкаапазона і абытвых арганізацый;
г) Народна-гаспадарчага ўчору — рытхтэ эканамістаў народна-гаспадарчага ўчору вшыяцельнай клясыфікацыі.

Паступаючыя на 1-ы курс па дзяржаўнаа фотугічным эканамам абыме праграм сярэняй школы па наступных прадметах: а) руская мова і літаратура, б) беларуская мова і літаратура, в) палітэраматы, г) матэматыка, д) фізіка, е) ішчымыя г) геаграфія, а) алгебра і ашыяцельна моў (англійская, нямецкая, французская).

Прыняццям у Інстытут абвешчанаюцца: а) ашыяцельныя па агульных палатанах, б) упарадкаваныя Інтэрнаты (толькі Інтэрнаты).

ЗАЎВАГА: Семч прыняццям у Інстытут Інтэрнаты не абвешчанаюцца. Асобы папучаюцца да прыёмных Іспытаў, ашыяцельна ў Інстытут толькі па ашыяцельна матэрыі пры сема Іспытаў.

Пачатак заныткаў — 1 верасня 1937 г.

Завяы накіроўваць па адрасу: г. Менск, Універсітэцкі гарадок, Земляробчы завулак д. № 5, тэл. 23-200.

Падарынае прасветы аб пролію прахадзімых дысплылі і правільна прабыу вышліскам па перш аму запатрабаванню.

ДЫРЭКЦЫЯ.

НОВАБЕЛІЦКІ РАБФАК

ПРЫ БЕЛАРУСКІМ ЛЕСАТЭХНІЧНЫМ ІНСТЫТУЦЕ ІМЯ КІВА

авяшчае **АСЕННІ НАБОР** СТУДЭНТАЎ на ўсе курсы

(1-ы, 2-і і 3-і) дзяснога аддзялення і на першы і чацверты вачорня. га аддзялення.

Учым прыём у агульнай рабфакаў? Усе новапаступаючыя па пінны трымаць Іспыты Асены, якія маюць пасведчаны аб ашыяцельна НСШ, пры паступленні на першы курс дзяснога і вачорняга аддзялення, куды трымаюць Іспыты ў абыме праграмы НСШ па рускай і беларускай мовах і матэматыцы (тэста і пісьмова), геаграфіі і грамадзянскага ўчору (ручна), а таксама павінен быць ашыяцельна новай Калпскай ашыяцельна ССР і БССР. Асобы, якія паступаюць на старшы курсы, трымаюць Іспыты па ўсёх прадметах аддзялення курсу ў абыме праграмы на Іспыты на 1-ы курсу — 9 класаў ЦШ, а на трыці дзяснога і чацверты вачорня курсы — 9 класаў ЦШ.

Завяы ў дакументам (абавязкова ў арыгіналах): а) ашыяцельна, метрыка, пасведчаные аб ашыяцельна дзяснога аб стаце ашыяцельна, 2 фотакарткі 4х4 з уласнаручым надпісам матэматычнага па рускай і беларускай мовах і папучаюцца (меш пры сема) накіроўваць па адрасу: г. Новабеліца, Гомельскага раёна, вуліца Вароўскага, 16, каншыярыя ласатэхнічнага рабфака.

Прыём ады у 1 чэрвеня да 1 жніўня.

Іспыты будуць праведзены з 20 па 27 жніўня. Зык на Іспыты толькі па вышліску рабфака.

Усе студэнты дзяснога аддзялення і 4-га курсу вачорняга аддзялення рабфака абвешчанаюцца стшыяцельна (па класавым), а Інтэрнаты — таксама і Інтэрнаты.

ДЫРЭКЦЫЯ.

Прадпрыемствам, установам, аруелам і жаткам г. Менска

Цэнтральная ашчадкаса № 16

паведамляе, што пры афармленні падпіскі на пазыку ўмацавання абароны Саюза ССР неабходна прадставіць весткі па форме № 16 і ПАТРАБАЎВАЦЬ НА КУПЮРЫ (згодна падпісных лістоў) Пры пералічэнні ішошай па пазыцы неабходна ўказаць нумар рахунка ў ашчадкасе. АШЧАДКАСА № 16.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАУНЫ УНІВЕРСІТЭТ

авяшчае **ПРЫЁМ СТУДЭНТАЎ**

НА 1937-38 НАВУЧАЛЬНЫ ГОД

НА І КУРС НА СТУДІЙНЫХ ФАКУЛЬТАТАХ:

ІСТАРЫЧНЫ — рытхтэ гісторыкаў; а) дзяснога історыі, б) гісторыі сярэдняй ішошай, в) новай історыі, г) історыі народаў СССР і д) н. сторыі БССР.

ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ — рытхтэ а) фізікаў, б) матэматыкаў.

БІЯЛАГІЧНЫ — рытхтэ а) ашыяцельна, б) ашыяцельна.

ХІМІЧНЫ — рытхтэ а) хімікаў-арганікаў, б) хімікаў-неарганікаў, в) фізіка-хімікаў.

ГЕАГРАФІЧНЫ — геаграфія.

ДЗЯРЖАУНЫ СЕКЦЫІ ПРЫ ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫМ ФАКУЛЬТАЦЕ (фізікаў, матэматыкаў).

Універсітэцкі рытхтэ высокакваліфікаваныя кадры работнікаў навукова-дасяцельнага ўчору, ашыяцельна вышчых навуцальных устаноў і вышчыхнаў поўных сярэдняй школы.

Паступаючыя ў БДУ павінен мець вышчыхнаў сярэдняю асештэ і трымаць Іспыты па рускай і беларускай мовах, матэматыцы, фізіцы, хіміі, замежнай мове і палітэраматы. Паступаючыя на геаграфію трымаць Іспыты па геаграфіі. Паступаючыя па гісторыі — па геаграфіі і гісторыі.

Прыём ады да 1 жніўня 1937 года. Прыёмныя Іспыты а 1 па 20 жніўня г. г. Пачатак заныткаў а 1 верасня. Студэнты абвешчанаюцца стшыяцельна на агульных палатанах. Інтэрнаты абвешчанаюцца Інтэрнаты. Праграмы Іспытаў ашыяцельна па ашыяцельна палатонах марак на 60 кал. Адрас: Менск, Універсітэцкі гарадок, прывадаючыя вачорня пакоя № 165.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАУНЫ МЕДЫЦЫНСКІ ІНСТЫТУТ

авяшчае **КОНКУРС** на замшчэнне пасад прафэсараў па кафедрах

біялогіі, біялагічнай хіміі, паталагічнай фізіялогіі, псіхіятрыі, прапедэўтычнай хірургіі, паталагічнай фізіялогіі, псіхіятрыі, прапедэўтычнай хірургіі.

ЗАЯЎЫ з шчыраваемнем, спісам навуковых прац і навуковых прац накіроўваць па адрасу: г. Менск, Універсітэцкі гарадок, дырэктару медыцынскага інстытута.

ТЭРМІН КОНКУРСА 1 МЕСЯЦ.